

## Прынцыпы UniLab для навучання на працоўным месцы Вышэйшая адукацыя

Веды і навыкі больш высокага ўзроўню набываюцца не толькі ў выніку акадэмічнага навучання ў вышэйшых навучальных установах (ВНУ), але таксама могуць быць набыты за межамі аўдыторыі з дапамогай практычнага навучання на працы ці ў аналагічных кантэкстах. У пастаянна развіваецца эканоміцы ведаў, дзе патэнцыйныя супрацоўнікі павінны не толькі выкарыстоўваць самыя сучасныя тэхналогіі, але і валодаць побач перадаюцца мяккіх навыкаў, праграмы навучання на працоўным месцы маюць важнае значэнне.

Мэта навучання на аснове працы, каб даць студэнтам сапраўдныя, структураваныя магчымасці для навучання ў рэальнай рабочай асяроддзі. Гэты тып адукацыі патрабуе, каб ВНУ і галіны прамысловасці ўзаемадзейнічалі і працавалі разам, каб гарантаваць, што гэта прынясе карысць студэнтам, працадаўцам і грамадству ў цэлым.

Калі канчатковай мэтай вышэйшай адукацыі з'яўляецца забеспячэнне магчымасці працаўладкавання і поспеху студэнтаў, праграмы вышэйшай адукацыі ў першую чаргу павінны быць арыентаваны на студэнтаў. Навучанне на аснове працы можа забяспечыць такі падыход, як студэнты знаходзяцца ў цэнтры размяшчэння WBL. Універсітэты павінны падтрымліваць студэнтаў у развіцці адпаведных устаноў, кампетэнцый і ведаў для выхаду на рынак працы (або для паляпшэння іх магчымасцяў працаўладкавання).

У гэтым кантэксце прынцыпамі UniLab для сучаснай практычнай сістэмы размяшчэння WBL з'яўляюцца:

1. WBL арыентавана на развіццё адпаведнага вопыту, звязанага і дапаўняльнага іх вучэбную дзейнасць
2. Навучэнцы атрымліваюць кіраўніцтва і кансультацыі
3. Трохкутнік ВНУ-бізнес-студэнт грунтуецца на яснасці камунікацыі і адказнасці паміж 3 залучанымі бакамі
4. Адносіны паміж універсітэтам і бізнесам заснаваныя на супрацоўніцтве і партнёрстве
5. Установы і кампаніі арганізуюць навучанне персаналу для мадэрнізацыі месцаў размяшчэння WBL і нагляду за студэнтамі
6. Працэсы якасці ў размяшчэнні WBL гарантуюць эфектыўнасць і дзейнасць мадэлі
7. Нацыянальныя і мясцовыя ўлады аказваюць падтрымку і заахвочваюць ўстановы мадэрнізаваць месца размяшчэння WBL і заахвочваць кампаніі да актыўнасці
8. Прадпрыемствы, якія ўдзельнічаюць у практычным працаўладкаванні студэнтаў WBL, атрымліваюць свайго роду прызнанне або ўзнагароджанне